

ПАЛАЖЭННЕ

аб конкурсе прафесійнага майстэрства
на лепшую кніжную выставу да 140-годдзя
Я.Купалы «Слова Купалы да творчасці кліча»

1. Агульныя палажэнні

1.1. Конкурс арганізоўваецца ў рамках правядзення юбілейных мерапрыемстваў, прысвечаных 140-годдзю з дня нараджэння Народнага паэта Беларусі Янкі Купалы

1.2. Арганізатарамі конкурсу з'яўляюцца:

дзяржаўная ўстанова культуры «Мазырская цэнтральная раённая бібліятэка імя А.С.Пушкіна» (далей – установа);

прафсаюзны камітэт першаснай прафсаюзнай арганізацыі ўстановы.

2. Мэты і задачы конкурсу

папулярызацыя творчасці Янкі Купалы ў сувязі са 140-годдзем з дня нараджэння;

стымуляванне цікавасці карыстальнікаў да чытання кніг на беларускай мове;

актывізацыя бібліятэчнай дзейнасці і творчых магчымасцей бібліятэкараў;

павышэнне прэстыжу бібліятэкі як сучаснага інфармацыйнага і культурнага цэнтра.

3. Патрабаванні да конкурсных работ

На конкурс прадстаўляецца кніжная выстава, прысвечаная жыццю і творчасці Янкі Купалы, прымеркаваная да 140-гадовага юбілею паэта;

пры афармленні выставы павінен быць выкарыстаны не толькі матэрыял, які ёсць у бібліятэцы, але і прыцягнуты дадатковы з іншых рэсурсаў;

бібліятэкар рыхтуе і праводзіць агляд літаратуры, прадстаўленай на дадзенай выставе;

бібліятэкар выдае бібліяграфічную прадукцыю малых форм (буклет, спісы літаратуры, памятки, закладкі і т.п.) да выставы;

Кніжная выстава павінна суправаджацца тлумачальнай запіскай і фотасправаздачай мерапрыемства.

4. Крытэрыі ацэнкі конкурснай работы

- інавацыйны характар, арыгінальнасць і дызайн афармлення;

- методыка афармлення выставы;

- методыка афармлення бібліяграфічнай прадукцыі;

- эстэтычны ўзровень афармлення;

- паўната раскрыцця тэмы;

- абгрунтаванасць выдзялення раздзелаў, парадак іх размяшчэння;

- адпаведнасць прадстаўленых дакументаў мэтаваму і чытацкаму прызначэнню.

5. Парадак правядзення конкурсу

У конкурсе могуць прымаць удзел бібліятэкары не залежна ад стажу работы і кваліфікацыйнай катэгорыі. Удзельнікі самастойна выбіраюць форму выстаўкі з улікам магчымасцей кніжнага фонду дадзенай бібліятэкі.

Конкурс праводзіцца ў перыяд з 1 сакавіка па 15 жніўня 2022 года. Конкурсныя работы прымаюцца не пазней 15 жніўня 2022 года па адрасу: ДУК «Мазырская цэнтральная раённая бібліятэка імя А.С.Пушкіна», вул. Пралетарская, 82, г. Мазыр (аддзел бібліятэчнага маркетынгу).

Вынікі конкурсу падводзяцца прафесійным журы (дадатак 1) да 15 верасня 2022 года.

6. Вынікі конкурсу і ўзнагароджанне пераможцаў

Пераможцы конкурсу размяркоўваюцца на тры прызавых месцы:

1 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры двух базавых велічынь;

2 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры паўтары базавых велічынь;

3 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры адной базавай велічыні ад першаснай прафсаюзнай арганізацыі ўстановы.